

# САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

6-ты год выданія.

Штодзённая газета.

№ 93 (1392) Нядзеля, 26-га красавіка 1925 г.

ВЫДАНЬНЕ УСЕВЕЛАРУ-  
СКАГА ЦЕНТРАЛЬНАГА  
ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТУ

САВЕЦАЙ.

## ВАДЛІСНАЯ ПЛАТА.

## ЗВІЧАЙНАЯ:

На 1 месяц — 50 коп.

3 . . . . . 2 р. 50 .

## ЛІГОТИНА:

На 1 месяц — 60 коп.

3 . . . . . 1 р. 65 .

## ЗІМЕНА АДРЭСАУ 10 коп.

## ПЛАТА ЗА АБВЕСТИ:

За рабоч. папкеры — 35 коп.

Савешыны — 50% даржкі.

Звыч тарифу біржына 10%,

закону — 5 коп.

за кожны дадзенкі — 30 коп.

Бесправн., пачы — 10 коп.

Спідзінты, члены кісы ўзасен-

дапамогі і чырвоныя — за 1

день 15 к., за кожны дадзенкі

документ — 5 коп.

Надзвеена ў абвесты прынаходзіла У Газ. Сектары Вел. Дз. ВМД.

(г. Менск, Савецкая, 63), тэл. № 244.

Адр. редакцыі: Месец, Савецкая, 63, тэл. № 478.

Прыезд савецкага пасла ў  
Японію.

ТОКІЁ. Пасол СССР у Японії тав. Кошк разам з супрадзюнікамі пасольства прыехаў у Токіё. На вазвале яго сплаткі прадстаўнікі міністэрства замежных спраў, члены парляманту, прадстаўнікі дзяловых колаў, розных расейска-японскіх т-ваў, а таксама рабочых арганізацый, сацыялістыческія партіі і шмат іншых. Шмат вагою з прадстаўнікоў рабочых арганізацій паліція адцінула і не дазволіла ім усім трэці т. Кошку. Але яны наўразваліся да савецкага пасольства і выказалі свое прывітаны т. Кошку.

Увесе пераезд т. Кошку абярнуўся ад Чань-Чуня да Товіё фактычна ў трохміфальную працэсію. На кожным вакзале яго сутракалі афіцыйныя японскія дипломатыческія прадстаўнікі у Кароі—генэрал-губернатар, у іншых правінцыях—губернатары, прадстаўнікі вучебных установ, друку, мэры гарадоў і г. д.

ЯПОНСКАЯ ПРЭСА ВІТАЕ ПРЫЕЗД  
САВЕЦКАГА ПАСЛА.

Газета «Жапан Таймс» прысьвяціла прымезу т. Кошку спецыяльному пэрадзіду, у якой між іншымі казах: мы здышырага серца вітаем т. Кошку, як першага савецкага пасла ў нашым краі спакою, законнасці і капіталістычнага канстытуцыяналізму. Наши прывітаны звязаўся з поўначью дзіцьчымі, бо мы рады аднавіць народныя зносіны з Расеяй. Мы віхолі большія будзем і не павінны быць на нахах з Расеяй, і з прычыны гэтага паслу Кошку поўнасцю па праву было наладжана ў нас каралеўская сплатка.

Газета «Осаца Майнічы» у артыкуле пад загалоўкам: «Прывітанье паслу Кошку»—віда мы надаём такі размежаваны шыраму прымезу пасла Кошку, спадзяючыся, што яго прымез адчыніць новую эпоху ва ўзасаднісінах між Японіяй і Расеяй. Эканамічнае супрадзюніцтва між абодвымі народамі мае найбольшую за іншыя значнасць, бо дзаложжа развіццю дабрабыту абоўных націй.

Урадавы крызіс у Бэльгії  
Заяграваеца.

ВАНДЕРВЭЛЬДЭ АДМАУЛЯЕЦА  
СКЛАСЦІ ГАБІНЭТ.

ПАРЫЖ. Агенція Гаваса паведамляе, што Вандэрвэльдэ афіцыйна пададоміліўся краінскага караля і пададоміліўся Мак Кіндеру.

Фашысцкая прэса непакоіца на-  
конец мячыніці ў бэльгійскіх

бальгійскіх рабочых, кітайцаў, індійцаў, афіцыйных членіў афіцыйнага

габінэта, якія пададоміліўся ў Бэльгіі.

Аднако афіцыйныя членіў афіцыйнага

габінэта пададоміліўся ў Бэльгіі.

## Адчыненъне II-ой Усебеларускай канфэрэнцыі працяўнікоў друку.

25-га красавіка з 7-й гадзінай ўвечары Доме прац. асобы адчынілася II-я Усебеларуская канфэрэнцыя працяўнікоў друку, у якой прымалі ўдзел да 30 делегатаў ад усіх акругаў Беларусі.

Пасля выбару прэзыдіума, куды ўвайшлі т. т. Жылуновіч, Валінскі і Каменскі, канфэрэнцыя заслухала даклад т. Валінскага «Задачы друку і сучасны момант».

Справаудача аб працы канфэрэнцыі будзе вымешчана ў нашай газэце пасля сканчэння канфэрэнцыі.

## Прэзыдент Партугаліі падаецца ў адстаўку.

ПАРЫЖ. Прэзыдент Партугаліі зьевярнуўся да распушліканскага кангресу ў просьбай аб адстаўцы. Кангрес пазаўчора меўся сабрацца, каб адговарыць гэтага пытанні.

## У Саюзе Савецкіх Рэспублік.

Малдаўскі звезд саветаў зачывердай канстытуцыю ІІ ССР.

БАЛТА. Зачыніўся першы ўсемалдаўскі звезд саветаў. Звезд зачывердай канстытуцыю Малдаўскай ССР. Адбылося першае пасяджэнне сесіі ЦВК Малдаўскай рэспублікі. Старшыня ЦВК абраны тав. Ствары, старшыня саўнікаму т. Троёу.

### Высыланье памешчыкаў.

ЛЕНІНГРАД. Да гэтага часу Ленінградская губ. замежная камісія выявіла па ўсіх губерні 508 памешчыкаў, якія падлігаюць высыланью.

### Абследаванье становіща настайнікаў.

МІКАЛАЕЎ. Саюз працяўнікоў асьвецты зрабіў абследаванье нагружкі вясковых настайнікаў. Выявілася, што некаторыя настайнікі партыйныя выконваюць адначасна каля 14 авабязькаў. Беспартыйныя настайнікі маюць часам каля 9 нагружак у кірунку грамадзкай працы. З мятаў разгружкі настайнікі саюз выкладаюць за прынятую не да грамадзкай працы дактараў і агрономаў, якія нагружаны грамадзкай працай намагаюць саўнікаму т. Троёу.

### Украініз цыя савецкага апарату і прафсаюзаў.

Для прыбліжэння савецкага апарату да вёскі ў гарадах і на праўніці будзе праводзіцца ўкраінізацыя савецкага апарату і прафсаюзаў працяўнікоў зямлі і лесу і працяўнікоў асьвецты. На ўкраінскую мову праводзяцца таксама ўсе палітыка-асьветныя ўстаноўкі на вёсцы.

## Не на словах, а на справе

### расьце аўтарытэт партыі.

(3 працы камісіі ЦК у вёсцы).

Лёзунгі «Тварам да вёскі» і «Ажыўленыне саветаў» ужо не астаюцца адною толькі фразой. Яны цалком і поўнасцю ажыцьёўлены ў Лагойскім раёне Менскай акругі. Сапраўды, пачынаеца новая паласа ў саветах будзінгах на вёсцы. Тут, на месцы выразна відаць, што сялянскае маса прыняла гэтыя лёзунгі з дэвер'ем—дэвер'ем выключычным. Зарас ужо выразна відзе ўсіх 2-хмесцінага работы на вёсцы, у самай гущы масы.

Першое, што трэба адзначыць, гэтае, што штрафы на сялянства здаваліся вадарамі. Сперадыўбы за ўсім рабочымі праходзілі па ўмовах ныбывае ажыцьёўлены ў сялянства. Кожная кандыдатура высоўвалася і аграворвалася падрабязна са мімі выбаршчыкамі. Персанальнае галасаванье, альбо ненажаданыя сялянству кандыдатур былі бічом для шаптунку, і ні ў воднага сяляніна не астаслося нават сльёду ўражаныя ад падрадаў; усе запікнёліны практичным ажыцьёўленыем аснаўнага пытання.

«Мы выбрали наш савет»—вось глас сяляніні.

Кандыдатуры аграворваліся сялянствам усебеларускага і падрабязна. Такія заўважаны, як «н'е самагонку, бы пад судом, не грамадзкі працяўнік, штурмом» прымушалі ўсесіх сход галасаваць пропі.

Характэрней усяго тое, што сумленыя камуністы і камсамольцы—грамадзкія працяўнікі праходзілі аднаголосна і наадварот—дрэнныя камуністы і камсамольцы праваліваліся з трэскам. Кандыдатуры ажыцьёўлены камуністаў выстаўляліся самім сялянствам. Агульны процент камуністаў ў сельсаветах і ся

## У панская Польшча.

### ПЕРАДМАЙСКАЯ АРЫШТЫ ў ВАРШАВЕ.

ВАРШАВА. Паліцыйны арыштованы Васіль Косаў, Аляксей Вяржбіцкі і Васіль Валакан, якія вінавацца ў агітациі сярод працавальных салдат перад пакровом.

ВАРШАВА. У звязку з надыходам першага мая ў Варшаве арыштована каля 200 чалавек.

### НОВАЯ ПОЛЬСКАЯ ПРАВАКАЦЫЯ

ВАРШАВА. Варшаўская газета «Кур'ер Чэрвоны» паведамляе, што 24-га красавіка ў Варшаўскім акругі-

ным судзе пачаўся працэс групы асоб, якіх газета называюць шпіёнамі савецкага прадстаўніцтва ў Варшаве.

Мікалай Пэтэр, быўшы царскі афіцэр Язэп і Станіслаў Цывінскі, пішытыя члены партыі, Мікалай Лашчынскі, Павал Грыгор'еў Эдуард Казлоўскі знаходзяліся, згодна паведамлення газеты, у члену савецкага прадстаўніцтва. Паведамленне готас напісаны надзвычайна нагла. У сапраўдніцца члена падсудных в правакацыйны мэтом выяўлялася ў панамоцне прадстаўніцтва якое перадало іх у рукі польскай улады.

## У Заходній Беларусі.

### Скасаванье Наваградзкага ваяводства.

У звязку з чуткамі аб замеры ўраду скасаваць Наваградзкое ваяводства, прадстаўніцтва газеты «Rzecznopolska» выяўніліся ў міністэрства ўнутраных спраў, дзе ім сказали, што камісія адміністрацыйнае реформы выкладаюцца за скасаванье гэтага ваяводства, але ўрад яшчэ канчаткова справы на вырашыў.

### «Санцыя дзеля меншасці» ці «санцыя праці меншасці»?

Іх ведама, віленскія польскія тэатры ўтрымліваюць вялізарныя коштамі, якія пакрываюць ўрадам, дзеля таго, каб праз польскі тэатр апалаючыца «меншасці». Такім чынам нават тэатр у Вільні існуе дзеля барацьбы з «ігародцамі». Весьма новаўтвараная «санцыя меншасці» пры паліткомі «санцыя меншасці» і «санцыя меншасці».

Ак жуда бярэ ад гэтых лічбаў.

Весьма ясна «санцыя (азадаўлены) скарбу» шляхам «п'янага бюджету» і

коштамі здараўя прападоўнага насленія.

## Адбудаванье ўсходніх Земляў.

Гэтую назув мае ўступны артыкул у польскай газэце «Echo Warszawskie» за 21—IV.

Аргументы напісаны в прычыны падзеі Тугута ў Палеское ваяводства. У выніку гэтага падзеі будзе прысьпешана аднаўленчыя вынішчаных вайною будынку. Па вестках газеты:

«На 1-е студзеня 1925 г. засталося яшчэ да албанізации ў Палескім ваяводстве 114.249 будынкаў, у тым ліку 18 будынкаў грамадзянскіх, 56 касцёлаў, 284 школы, 26 003—дзела жыцця і 86.888—гаспадарчых будынкаў.

Наўбільш папярэдні Берасцейскі павет, дзе трэба адбудаваць яшчэ 40.000 будынкаў, дзеяліст Косаўскі—17.783 будынкаў, Кобринскі—16.101 будынкаў, Пінскі—13.597 будынкаў, Пружанскі—11.200 будынкаў. У прагніце 1924 г. адбудавана ўсіго 16.398 будынкаў: 4 660 у Кобринскім павете, 3 269 у Берасцейскім, 2.552—у Пінскім, 2.199 у Пружанскім і г. д.

Адным з галоўных недахватаў у справе албудовы было дагэтуль тое, што казённае дрова на албудову давалася сялянам падчас вельмі далёка—да 100 вёрст ад іх вёсак, так што

прывоз дрэва каштаваў бы больш, чым цана гэтага дрэва на месцы. У

далейшым Тугут загадаў, каб дрова дастаўляліся ў вёскі коштамі дзяржавы.

Апрача таго, газета звязае ўлагу на неабходнасць надзялеленай зямлі малазамалівым гаспадаркам, бо

«палескі селянін працуе на вельмі малым кавалку зямлі побач з вялізарнымі маёнткамі, якія ў некаторых паветах займаюць большую частку зямлі робскага абышу».

Аднаўчнасць з гэтым неабходна

«павялічыць колькасць чыгунак, заселіць вёскі маёнткі, шляхі паветаў».

Пасля таго, як калінізаванье Задніх Беларусі і Віленскі асаднікамі

закончылося, і да крайнасці

абвастрыла адносіны беларускіх і ўкраінскіх селян да Польшчы, усе польскія

газеты і партыі пачалі гаварыць аб

затрабоўніцтве польскіх тэатраў

зямлі, каб засяць хлебам таксама з мясцовыми загодавак, але для бесперайна

здавальнянья польскіх загодавак, але для бесперайна

здавальнянья іх да новага ўраджаю

штогод з падрабоўнай да новага ўраджаю

штогод з падраб

## Цыркуляры Белгосстраха.

(Фельетон у жыцьці).

Шмат мы гаворым і шмат пішам  
ра памяровую чатопу, пра вясыпаль-  
е вясковых установоў загадамі, тлумач-  
ніямі і растлумачніямі, цыркуля-  
мі і г. д.—наогул кожучы, шмат га-  
вормі пра памяровую вазакту.

Але яна чамусь і ў вус, як кожучу,  
я дус.

Вышэйшайчыя ўстановы не звязар-  
юць увагу на лёс сваіх панерак: па-  
меры пішуцца з неслабкім імізатам,  
асыпаючы ніжэйшайчыя ўстановы, а  
то з імі там робіцца, як яны выкон-  
ююцца і, наогул, ці могуць выказва-  
цца—на гэтым ўвага не звязраецца.  
Вось канкрэтны приклад.

У кастрычніку 24 году Белгосстрах  
управа Даўрж. Страх. Беларусь піша  
ўгі цыркуляры, у якім тлумачыць, што  
тэрмін уплаты страхоўкі—дз 31-га  
грудзеня 25 году а пасля гэтага гор-  
ну бранць 10 проц. пені.

Агенцтвы на мясцоах так і робяць.  
13-га лютага пішыцца другі цырку-  
ляр № 45, у якім даецца палёгка  
лінейно—узнос страхоўкі адцгніту

и 1-га санавіка.

Што рабіць з гэтым цыркулярам? ісаўся ён 13 лютага, на мейсце тра-  
не в рэйн 1 сакавіка.

Калі які апавядач? Калі право-  
ўшчык у жыцьці? Гэтага і сам Белгос-  
страх не скажа.

— Не быва, калі Белгострах, абы  
апісаць.

І вось 20 лютага страчыцца новы,  
ці на ліку, цыркуляр № 48, які сувора-  
жа, каб з 1 санавіка браць страхоў-  
кі з пемі?

Не павінней. Добра. Катэ-  
речыка і ясна.

Яно-бо на гэтым можна было-б і

N.

## Прывітальныя тэлеграммы.

Менск, Цэнтральному Вык. К-ту. Менск, Цэнтральному Выканай-  
чаму Камітэту.

Ад імя 327.000 рабочых і сялян  
азырскіх акругі Першы Мазырскі  
груповы Звезд. Саветаў шле сваё га-  
чес прывітальне Цэнтральному Вы-  
канайчу Камітэту БССР. Задзіллем, я-  
го, маючы самае вялікае дасягненне  
жыцьці рабочых і сялян—уладу Са-  
таў, прыложім усе сілы к замацо-  
ванию і ажыццеленію працы [Саветаў-  
ауз уздел у іх шырокіх працоўных  
сау, замацоў саюз гораду і вёскі.  
Звезд заплёнівае, што вырашыць усе  
гроўныя пытанні ў напрамку хутчай-  
шчы падніміцца сельскіе гаспадаркі і  
дняцца працмасловасці, што дасль-  
чымасць падніміцца жыцьцё рабочых і сялян.  
Звезд вітае заходы Цэнтральнага Выканайчага Камітэту ў  
праве памяшаныя становішча пра-  
ўных сялян, якія выявіліся ў мера-  
бывштвах па ўпрадаваным вяльме-  
нага і ясною пытанні, а таксама  
по ўпрадаванню падатковага пы-  
тніння.

Нажай жыве Цэнтральны Выканай-  
чам Камітэту і Савет Народных Каміса-  
раў БССР—кірунікі савецкага будаў-  
ніцтва Беларусі!

1-шы Магілёўскі Акружны Звезд  
Саветаў.

## Парафак.

(Апавяданьне).

Мані Янкі Таўкача была гаспадынай  
пілары маёнтку графа Патоцкага.  
Ці была калі гата жанчына замужам  
што быў яе мужчын—віхто яи  
можаць напеўна. Але, як гледзячы на  
таго, кожны год гаспадыні ладзіла  
весёльне.

Хто быў бацькам Янкі—ніхто ил-  
даў, нават сама мані, якія заўсёды  
заявляла сваім таварышам усе свае  
крохты. Нічога не магаць сказаць  
блуднага ў гэтым вынайдку.

Адны сказали, што ў гэтым замешан  
ін аканом, другія—што ін пісар.

Але для маленікага Янкі ад гэтага  
нія ніяўлікае кірысьць, што яго  
інкамі лічіліся як разам два гана-  
вных падпакі.

З самага маленства Янка бегаў а-  
бірнаным, брудным хлапчуком, у адной  
крохцы, тузычыся на дзялінцы з  
інкімі жэўжыкамі, якімі сам.

Крыху пазней, калі Янка стаў ўсе-  
зрумель, ён часта чую, што яго драж-  
ніць усялякімі ганбіўнымі кілчакамі  
онісьць, «байстрак» і іншымі слоўкамі; «мат»  
і якімі так багаты гутарка параб-  
кі і ваогу іншайшай кілчакімі нашы-  
хнікі дараваныя.

Маленікі Янка шмат пакутаваў ад  
таго, што дражнілі, яго дзіліцае сэрца  
зрывалася ад жалю і нідзе на мог  
внайсці сабе абарону і ўхе.

Калі, бывала, Янка затварыў а-  
гетыз з мякчай, дык яна яго стрымлі-  
вала ад таго, выху і пры гэтым

гаварыла: «Пакорнае цялб 2 матац сясце».

Але раз такі Янка яи вытрываў, не

## Аршаншчына ў сёлетнюю вясну.

З надыхам вясны трохі астоілася  
нагода ў нашым кутку. Халодныя но-  
чи не даюць мажлівасці зарунець, як  
след: рунь прыемілася і ледве, ле-  
дзве зелянне. Але сельяні бадзяў вы-  
жыдае па арубу сваіх гоняў, дарогі  
прасохлі, жыўёла ўжо даўно ў полі.  
Вёска рыхтуюца да сяўбы, па гораду  
ужо запаханы гароды, насыджана буль-  
ба.

Ворша не адстае ад сваёй ваколі-  
цы. Акружком і віланком выходзяць  
на шыровую сябру асветы: а 1 ма-  
ячынаў выдаўца тыднікову газету.  
Газета меўме абслугоўваць патрабо-  
вікі і савецкага будаўніцтва. Да сколь-  
кіх нас асвятляюць менскі і маскоўскі  
газеты, шмат патрабоў і мажлівасці  
акругі мадзела. Друкария не скрыстоў-  
валася да сваёй межаў. Цыцер газета  
атрымлівае друкарню і робіцца гаспа-  
дарчай адзінкай. Есць упэўненасць, у  
развіўшыці выдавецкай справы. Белару-  
скі шыфт дае малчыніцу паста-  
вікі газеты цалком на беларускай мове,  
але на першы час газета будзе выда-  
вашца пабеларуску і расейску.

Аднадзеяніе адзінкі ён атрымлівае ў Даўр-  
ж. Страх. Беларусь, якія адзін аднаго касавалі і  
ўсё позна. Як снекваць страхоўку?

А сяяне напіраюць.

— Якай тут табе «пена», калі ў  
газетах напісаны, што да першага мая  
адложана. У нас газета.

— А ў мене цыркуляры,—бароніца  
агент і я ведае, што рабіць і як ра-  
біць—карачы.

Ці падумаў Белгострах, якую біл-  
тавіну ўнісуць яго цыркуляры на вёс-  
кі, таі падумаў яб тым, што цырку-  
ляры таі, апрача лішнай працы,  
нэрвананыя мясцовыя працаўнікі  
і недаволеныя сялянства нічога не  
даудз?

Даражэнкія супрапоўнікі Белгос-  
страху, піельга было-б, шіучы цырку-  
ляры, думашь аб іх. Ды і наогул, ці  
нельга як-небудзь лягчай з цыркуля-  
рамі? Паменш іх. Пашкадуйце вёску.

N.

## Трэба дапамагчы кустаром.

У нашым раёне ёсьць даволі куста-  
рой—адзіночак. Стэльмахі рабіць драбі-  
ні, колы; іншыя плятуць кошкі для  
бульбы, рабіць ручныя карынты, жан-  
чыны прадаюць лён і ткуч палотны і  
т. д.

Адзін галоўны недахоп развіўся  
працы кустару—эта эдзутнасць ма-  
тар'илу. Нашы стельмахі ія маюць  
малчыніцу атрымлівае лес на снасць  
мажчынамісць якімі заснаваць савецкіх  
прафесіональных установ із шыракім  
вузлом практычных мерапрыемстваў.

Даволі часта я бачу, як сяяне рабі-  
ць для сябе паглу. У нас ёсьць  
шмат добрай глюкі для гэтага.

Камітэты ўзаемадапамогі ў гэтым  
напрамку могуць зрабіць шмат кір-  
пачнага: яны могуць арганізація арцелі-  
вый рабочыя глячы.

Нашты даволі ў нас арэнікі і то  
яго кустары атрымліваюць з вялікай  
нагату. У гэтым напрамку патрабо-  
вікі меры практычныя.

Далей у нас жанчыны прадаюць лён

іх заводзіца шматпольне і камектыў-  
ная апрацоўка. Прыбылак з аренды  
будзе скрысты на падпашынне  
школьных будынкаў.

Наставіцца чакае часопіс «Асьве-  
ту» за літаратуру і літаратуру.

Беларусь

і архітэктуру.

Ворша не адстае ад сваёй ваколі-

цы. Акружком і віланком выходзяць  
на шыровую сябру асветы: а 1 ма-

ячынаў выдаўца тыднікову газету.

Газета меўме абслугоўваць патрабо-

вікі і савецкага будаўніцтва.

Ворша не адстае ад сваёй ваколі-

цы. Акружком і віланком выходзяць  
на шыровую сябру асветы: а 1 ма-

ячынаў выдаўца тыднікову газету.

Газета меўме абслугоўваць патрабо-

вікі і савецкага будаўніцтва.

Ворша не адстае ад сваёй ваколі-

цы. Акружком і віланком выходзяць  
на шыровую сябру асветы: а 1 ма-

ячынаў выдаўца тыднікову газету.

Газета меўме абслугоўваць патрабо-

вікі і савецкага будаўніцтва.

Ворша не адстае ад сваёй ваколі-

цы. Акружком і віланком выходзяць  
на шыровую сябру асветы: а 1 ма-

ячынаў выдаўца тыднікову газету.

Газета меўме абслугоўваць патрабо-

вікі і савецкага будаўніцтва.

Ворша не адстае ад сваёй ваколі-

цы. Акружком і віланком выходзяць  
на шыровую сябру асветы: а 1 ма-

ячынаў выдаўца тыднікову газету.

Газета меўме абслугоўваць патрабо-

вікі і савецкага будаўніцтва.

Ворша не адстае ад сваёй ваколі-

цы. Акружком і віланком выходзяць  
на шыровую сябру асветы: а 1 ма-

ячынаў выдаўца тыднікову газету.

Газета меўме абслугоўваць патрабо-

вікі і савецкага будаўніцтва.

Ворша не адстае ад сваёй ваколі-

цы. Акружком і віланком выходзяць  
на шыровую сябру асветы: а 1 ма-

ячынаў выдаўца тыднікову газету.

Газета меўме абслугоўваць патрабо-

вікі і савецкага будаўніцтва.

